

**МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**  
Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па адукацыі ў галіне кіравання

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Першы намеснік Міністра  
адукацыі Рэспублікі Беларусь

I.A.Старавойтава

Рэгістрацыйны № ТД- \_\_\_\_\_ /тып.

**ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА**

**Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне  
для спецыяльнасці  
1-26 02 04 Документазнаўства (па напрамках)**

**УЗГОДНЕНА**

Старшыня вучэбна-метадычнага  
аб'яднання па адукацыі ў галіне  
кіравання

Г.У.Пальчык

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

**УЗГОДНЕНА**

Начальнік Галоўнага ўпраўлення  
прафесійнай адукацыі Міністэрства  
адукацыі Рэспублікі Беларусь

С.А.Каспяровіч

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Праектар па навукова-метадычнай  
рабоце Дзяржаўной установы адукацыі  
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай  
школы»

I.У.Цітовіч

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Эксперт-нормакантралёр

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

Мінск 201\_\_\_\_\_

## **СКЛАДАЛЬNIКІ:**

- А. Я. Рыбакоў**, дацэнт кафедры крыніцаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гісторычных навук, дацэнт;
- А. М. Назаранка**, старшы выкладчык кафедры крыніцаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гісторычных навук.

## **РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

**Кафедра паліталогіі** Прыватнай установы адукацыі “Інстыту парламентарызму і прадпрымальніцтва”;

**В.Л. Насевіч**, дырэктар “Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай документацыі”, кандыдат гісторычных навук.

## **РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ ЯК ТЫПАВАЯ:**

Кафедрай крыніцаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта  
(пратакол № 9 ад 06.04.2018);

Навукова-метадычным саветам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта  
(пратакол № 6 ад 16.06.2018);

Прэзідыумам савета вучэбна-метадычнага аб'яднання па адукацыі ў галіне  
кіравання  
(пратакол № 3 ад 09.01.2019).

**Адказны за рэдакцыю: А. Я. Рыбакоў**

**Адказны за выпуск: А. М. Назаранка**

## 1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Тыпавая вучэбная праграма па дысцыпліне “Документазнаўства” распрацавана для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1–26 02 04 “Документазнаўства (па напрамках)” ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, адносіцца да цыклу спецыяльных дысцыплін (дзяржаўны кампанент).

**Мэты дысцыпліны:**

- вывучэнне документа і сістэм дакументацыі ў іх гістарычным развіцці, тэарэтычных і практычных проблем стварэння дакументаванай інфармацыі ўстаноў любой арганізацыйна-прававой формы, арганізацыі дакumentацыйнага забеспечэння кіравання на падставе рацыянальных, навукова-абгрунтаваных прынцыпаў і метадаў яго ўдасканалення;

- вывучэнне асаблівасцей і заканамернасцей работы з дакументамі ў розныя гістарычныя перыяды, іх пераемнасці ва ўмовах стварэння і дзейнасці сучаснага дзяржаўнага апарату.

**Задачы дысцыпліны:**

- паказаць узаемасувязь інфармацыі і дакумента;
- прасачыць эвалюцыю дакумента як носьбіта інфармацыі, развіццё спосабаў дакumentавання і матэрыялаў для фіксацыі інфармацыі;
- прааналізаваць працэс складвання і развіцця сістэм дакumentацыі;
- выявіць і паказаць тэндэнцыі ўніфікацыі і стандартызацыі як асобных форм дакументаў, так і сістэм дакumentацыі ў цэlyм;
- сформіраваць прафесійны падыход да вырашэння найважнейшых задач дакumentавання ўсіх бакоў кірауніцкай дзейнасці;
- прывіць навыкі аналізу дакумента;
- прывіць навыкі праектавання ўніфікованых форм дакumentаў, сістэм дакumentацыі і інфармацыйна-дакumentацыйнай сістэмы арганізацыі ў цэlyм.

Вучэбная дысцыпліна «Документазнаўства» базуецца на ведах, атрыманых у выніку засваення дысцыплін «Гісторыя Беларусі», «Правазнаўства».

**Вывучыўшы дысцыпліну, студэнт павінен ведаць:**

- дакumentазнаўчую тэрміналогію;
- нарматыўныя прававыя акты і метадычныя дакументы па дакumentаванні кірауніцкай дзейнасці і арганізацыі працы з дакументамі;
- спосабы і сродкі дакumentавання;
- заканамернасці развіцця дакумента і сістэм дакumentацыі;
- структуру дакумента;
- характеристыку і склад уніфікованых сістэм дакumentацыі, тыпавы склад сістэм дакumentацыі арганізацый любой арганізацыйна-прававой формы;
- заканамернасці дакumentаўтварэння;
- паняцце, асноўныя тэарэтычныя і практычныя проблемы кіравання дакumentамі;

**умець:**

– складаць і афармляць любыя кірауніцкія дакументы ў адпаведнасці з наяўнымі патрабаваннямі;

– арганізоўваць і праводзіць уніфікацыю формы і зместу дакументаў;

– вызначаць гістарычную і практычную каштоўнасць дакументаў;

**валодаць:**

– здольнасцю ставіць і вырашаць тэарэтычныя і практычныя праблемы дакументазнаўчага характару, уключаючы задачы высокага ўзроўню складанасці.

Вучэбная дысцыпліна спрыяе фарміраванню акадэмічных (АК-1, 6–12), сацыяльна-асобасных (САК-1, 5, 8–10) і прафесійных кампетэнций (ПК-1, 4–6, 8–15, 17, 19, 20, 24) згодна з адукатыйным стандартам па спецыяльнасці:

АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння тэарэтычных і практычных задач.

АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры рашэнні праблем.

АК-7. Умець збіраць, сістэматызаваць інфармацыю і кіраваць ёй.

АК-8. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп'ютарам.

АК-9. Валодаць дзяржаўнымі мовамі (беларускай і рускай), адной альбо некалькімі замежнымі мовамі на ўзроні, дастатковым для эфектыўнай пісьмовай і вуснай прафесійнай і міжасобаснай камунікацыі.

АК-10. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця.

АК-11. Умець самастойна прымаць прафесійныя рашэнні з улікам іх сацыяльных і экалагічных наступстваў.

АК-12. Аналізаваць гістарычныя і сучасныя праблемы эканамічнага і сацыяльнага жыцця грамадства.

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці.

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне).

САК-8. Умець фарміраваць уласнае меркаванне.

САК-9. Мець навыкі публічных выступленняў і презентацый.

САК-10. Быць здольным выкарыстоўваць атрыманыя веды.

ПК-1. Планаваць, арганізоўваць і ўдасканальваць дзейнасць службаў дакументацыйнага, інфармацыйнага забеспечэння кіравання.

ПК-4. Распрацоўваць праекты рашэнняў і арганізоўваць іх аблікованне.

ПК-5. Распрацоўваць уніфікованыя формы дакументаў, уніфікованыя сістэмы дакументацыі, табелі дакументаў рознага прызначэння і ўзроўню кіравання, класіфікатары дакументнай інфармацыі.

ПК-6. Фармуляваць задачы па праектаванні, эксплуатацыі і ўдасканаленні (у частцы інфармацыйнага забеспечэння) аўтаматызаваных інфармацыйных сістэм і сістэм кіравання, прымаць удзел у распрацоўцы найноўшых інфармацыйных тэхналогій.

ПК-8. Дыялектычна думаць і аргументаваць свой пункт гледжання, аналізаваць факты і прагназаваць развіццё падзеяў, распрацоўваць рашэнні з улікам эканамічных, сацыяльных і этичных патрабаванняў, ацэньваць гістарычныя і сучасныя праблемы і тэндэнцыі.

ПК-9. Рыхтаваць навуковыя матэрыялы, прадстаўляць вынікі праведзенай працы ў выглядзе справаздач, рэфератаў, артыкулаў, рэцэнзій, аформленых у адпаведнасці з наяўнымі патрабаваннямі з прыцягненнем сучасных інфармацыйных тэхналогій і сродкаў організацыйнай тэхнікі.

ПК-10. Абіраць неабходныя метады даследавання, мадыфікаваць існуючыя і распрацоўваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага даследавання.

ПК-11. Умець планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую дзейнасць.

ПК-12. Валодаць методыкай рэфэрэравання і рэдагавання тэксту.

ПК-13. Умець карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на розных мовах.

ПК-14. Удзельнічаць у практычнай рэалізацыі падтрымкі працэсаў кіравання дакументамі, прафесійна прымяняць сучаснае абсталяванне і прылады.

ПК-15. Адпаваць і забяспечваць эфектыўнае прымяненне наяўных праграмных і аппаратных рашэнняў для вырашэння задач дакументацыйнага, інфармацыйнага забеспячэння кіравання.

ПК-17. Развіваць навыкі працы асоб, якія навучаюцца, з вучэбнай, навуковай і навукова-метадычнай літаратурай, гісторычнымі і прававымі крыніцамі.

ПК-19. Творча ўжываць атрыманыя веды і набытыя навыкі ў прафесійнай дзейнасці.

ПК-20. Кансультаваць па пытаннях праектавання і арганізацыі дакументацыйнага (інфармацыйнага) абслугоўвання ўстановы (або структурнага падраздзялення) любога ўзроўню кіравання, любой галіны і любой формы ўласнасці.

ПК-24. Ажыццяўляць дакumentацыйнае забеспячэнне дзейнасці па кіраванні інтэлектуальнай уласнасцю.

Курс “Дакументазнаўства” складае аснову фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці выпускніка, з’яўляецца базай для вывучэння курсаў “Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння кіравання”, “Архівазнаўства” і шэрагу дысцыплін напрамку спецыяльнасці, звязаны з такімі курсамі, як “Менеджмент”, “Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных установ Беларусі” і іншымі. Вучэбная дысцыпліна «Дакументазнаўства» базуецца на ведах, атрыманых у выніку засваення дысцыплін «Гісторыя Беларусі», «Правазнаўства».

У адпаведнасці з адукацийным стандартам і тыповымі вучэбнымі планамі на вывучэнне дысцыпліны “Дакументазнаўства” адведзена 384 акадэмічныя гадзіны (10,5 заліковых адзінак), з іх: аўдыторных 202 гадзіны. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 102 – лекцыйныя заняткі, 100 – семінарскія заняткі. Дысцыпліна разлічнана на вывучэнне з першага па трэці семестры, рэкамендаваныя формы бягучай атэсты – залік і два экзамены.

## 2. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

№ п/п	Назва раздзелаў (модуляў) і тэм	Колькасць гадзін		
		Аўдыторных	Лекцыі	З іх Семінары
	<i>Раздел 1. Прызначэнне курсу, крыніцы і літаратура</i>			
1.	Прадмет, змест, задачы курсу і метады яго вывучэння	6	4	2
2.	Крыніцы і літаратура	2	2	
	<i>Раздел 2. Документ, яго функцыі і спосабы дакументавання</i>			
3.	Паняцці “інфармацыя” і “документ”	8	4	4
4.	Функцыі документаў	4	2	2
5.	Спосабы дакументавання	4	4	
6.	Матэрыяльныя носьбіты інфармацыі	4	2	2
	<i>Раздел 3. Прыкметы документа</i>			
7.	Арыгінальнасць документа	4	4	
8.	Капійнасць документа	4	4	
	<i>Раздел 4. Структура документа</i>			
9.	Фармуляр документа і яго складаючыя часткі*	14	4	10
10.	Стварэнне і развіццё традыцыйнай формы документа	24	12	12
11.	Фармуляр сучаснага кіраўніцкага документа	20	4	16
12.	Тэкст документа	6	4	2
13.	Уніфікацыя тэксту документа	16	8	8
	<i>Раздел 5. Сістэмы дакументацыі</i>			
14.	Складванне сістэм дакumentацыі	8	4	4
15.	Уніфікованыя сістэмы дакumentацыі	14	8	6
	<i>Раздел 6. Сістэма арганізацыйна-распарацій дакumentацыі</i>			
16.	Сістэма арганізацыйна-распарацій дакumentацыі**	24	8	16
	<i>Раздел 7. Комплексы дакumentаў</i>			
17.	Комплексы дакumentаў	8	6	2
	<i>Раздел 8. Навукова-гітарычная і практычная каштоўнасць дакumentaў</i>			
18.	Навукова-гітарычная і практычная каштоўнасць дакumentaў	10	6	4
	<i>Раздел 9. Удасканаленне дакumentацыйных працэсаў</i>			
19.	Рэгламентацыя працэсаў дакumentaўтварэння	10	6	4
20.	Выкарыстанне новых тэхналогій у дакumentаванні	6	4	2
	<i>Раздел 10. Кіраванне дакumentамі</i>			
21.	Кіраванне дакumentамі	6	2	4
	<b>УСЯГО:</b>	<b>202</b>	<b>102</b>	<b>100</b>

\*Вывучэнне тэмы “Фармуляр сучаснага кіраўніцкага документа” можа працягвацца ў трэцім семестры за кошт семінарскіх заняткаў.

\*\* Вывучэнне тэмы “Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі” можа быць распачата ў першым семестры.

### **3. ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ**

#### **РАЗДЗЕЛ 1. ПРЫЗНАЧЭННЕ КУРСУ, КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА**

##### **Тэма 1. Прадмет, змест, задачы курсу і метады яго вывучэння**

Документ – асноўны аб'ект дакументазнаўчых даследаванняў. Роля дакумента ў жыцці чалавека і грамадства. Документы ў сферах права і кіравання. Упłyў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі на развіццё дакумента. Развіццё фармуляра дакумента. Навукова-гістарычнае і практычнае каштоўнасць дакумента. Метады даследавання дакumentaznaўchых проблем. Агульнанавуковыя і адмысловыя метады. Станаўленне і развіццё дакumentaznaўstva як навуковай дысцыпліны. Сувязь дакumentaznaўstva з тэорыяй інфармацыі, архівазнаўствам і крыніцаўзнаўствам. Выкарыстанне дакumentaznaўstvam дасягненняў інфарматыкі, гістарычнай навукі, права, лінгвістыкі, тэорый кіравання і іншых навуковых дысцыплін. Роля дакumentaznaўstva ва ўдасканаленні працэсаў кіравання.

##### **Тэма 2. Крыніцы і літаратура**

Заканадаўчыя акты, нарматыўныя матэрыялы XVI – пачатку XX ст. Пісьмоўнікі. Метадычныя распрацоўкі. Інструкцыі па справаводстве. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчыя акты і іншыя нарматыўныя прававыя акты. Дзяржаўныя стандарты і ўніфікованыя сістэмы дакументації. Метадычныя дакументы Дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь. Перыядычныя выданні. Літаратура. Даведачныя выданні.

#### **РАЗДЗЕЛ 2. ДАКУМЕНТ, ЯГО ФУНКЦЫI СПОСАБЫ ДАКУМЕНТАВАННЯ**

##### **Тэма 3. Паняцці “інфармацыя” і “документ”**

Паняцці “інфармацыя” і “документ”. Сувязь інфармацыі і дакумента. Роля інфармацыі ў сацыяльных і эканамічных працэсах. Інфармацыя як аснова прыняцця кіраўніцтва рашэння. Роля інфармацыі ў аўтаматызаваных сістэмах.

Узнікненне дакумента, яго прызначэнне. Паняцце “документ”, яго трансфармацыя. Документ – аб'ект даследавання тэарэтычных і прыкладных дысцыплін. Прававы, кіраўніцкі, гістарычны аспекты ў азначэнні дакумента. Паходжанне паняцця “документ” з развіццём навукі і тэхнікі. Паняцце “электронны документ”. Азначэнне дакумента ў нарматыўных прававых актах і дзяржаўных стандартах. Паняцце “документ” у дакumentaznaўstve.

Нарматыўныя прававыя акты аб абавязковасці дакumentавання інфармацыі. Прывілеі дакументнай інфармацыі. Фактары, якія ўпłyўваюць на інфармацыйную каштоўнасць дакументаў. Залежнасць каштоўнасці інфармацыі ад паўната, аб'ектыўнасці, верагоднасці, своечасовасці перадачы і атрымання, перыядычнасці або частаты перадачы. Аператыўная і гістарычная (рэтраспектыўная) дакumentная інфармацыя як адзіная інфармацыйная сістэма.

## **Тэма 4. Функцыі дакументаў**

Паняцце “функцыя дакумента”. Залежнасць паняцця “дакумент” ад яго функцыі. Значэнне вывучэння функцыі дакумента. Інфармацыйная функцыя дакумента як сродак увасаблення і захавання інфармацыі. Сацыяльная функцыя дакумента. Культурная функцыя дакумента. Камунікатыўная функцыя як сродак перадачы інфармацыі.

Кіраўніцкая функцыя і яе значэнне ў арганізацыі кіравання. Прававая функцыя. Функцыя ўліку. Функцыя дакумента як гістарычнай крыніцы. Функцыі стала дзеючыя і функцыі аператыўныя. Уплыў функцый дакумента на яго структуру. Поліфункцыйнасць дакумента.

## **Тэма 5. Спосабы дакументавання**

Гукавае маўленне, яго магчымасці і недахопы ў замацаванні і перадачы інфармацыі. Прадметны і знакавы спосабы перадачы паведамлення. Паняцце “спосаб дакументавання”. Гістарычны харктар дакументаў і дакументавання. Этапы развіцця спосабаў дакumentавання.

Начартальны спосаб замацавання і перадачы інфармацыі. Тэкставае дакументаванне. Піктографічнае пісьмо і яго асаблівасці. Лагаграфічнае (ідэаграфічнае) пісьмо, яго перавагі і недахопы. Ужыванне піктографічнага і лагаграфічнага пісьма ў цяперашні час. Складовае пісьмо. Узнікненне фанетычнага (літарнага) пісьма.

Развіццё графікі беларускага і рускага пісьма. Стэнаграфія. Ужыванне тэкставага дакументавання.

Тэхнічнае дакументаванне. Асноўныя групы тэхнічнай дакументацыі. Віды тэхнічных дакументаў. Галіны ўжывання тэхнічнага дакументавання.

Фотадокументаванне. Значэнне фатаграфіі як спосабу фіксацыі інфармацыі. Ужыванне фотадокументаў. Кінадокументаванне. Паняцце “кінадокумент”. Віды кінадокументаў. Відэазапіс. Фонадокументаванне. Яго асаблівасці, сферы ўжывання.

Документаванне з ужываннем інфармацыйна-лагічных машын.

Сучасныя спосабы дакументавання з выкарыстаннем новых тэхналогій.

## **Тэма 6. Матэрыяльныя носьбіты інфармацыі**

Носьбіты інфармацыі. Найбольш старажытныя матэрыялы для пісання. Матэрыялы для пісання ў Пярэднюю Азіі (клінопісныя таблічкі). Выраб і ўжыванне папірусу. Выкарыстанне для пісання пергаменту, бяросты і іншых матэрыялаў. Вынаходства паперы, яе перавагі, якія абумовілі паўсюднасць яе распаўсюджвання. Вадзяныя знакі (філіграні). Сродкі і прылады пісьма і іх уплыў на развіццё графікі пісьма.

Матэрыялы для тэхнічнага дакументавання. Матэрыялы для фотакінадокументавання. Відэаграмы. Матэрыялы для фонадокументавання. Машынныя (электронныя) носьбіты інфармацыі. Уплыў носьбіта інфармацыі на даўгавечнасць і кошт дакумента.

## РАЗДЗЕЛ 3. ПРЫКМЕТЫ ДАКУМЕНТА

### **Тэма 7. Арыгінальнасць дакумента**

Паняцце арыгінала, прыкметы арыгінала. Памножаныя арыгіналы. Чарнавікі і белавікі тэкставых дакументаў. Аўтографы. Рэдакцыі. Арыгіналы кіна- і фотадакументаў. Арыгіналы фонадакументаў. Арыгіналы тэхнічных дакументаў. Паняцце “аўтэнтык”. Сапраўдныя і падробленыя дакументы.

### **Тэма 8. Капійнасць дакумента**

Паняцце “копія”. Гістарычнае развіццё копій. Віды копій, якія вызначаюцца спосабам іх узнаўлення. Копіі, што адразніваюцца па спосабе іх пацвярджэння. Парадак афармлення копій. Юрыйчнае сіла копій.

## РАЗДЗЕЛ 4. СТРУКТУРА ДАКУМЕНТА

### **Тэма 9. Фармуляр дакумента і яго складаючыя часткі**

Паняцце “рэквізіт”. Сталыя і пераменныя рэквізіты. Паняцце “фармуляр дакумента”. Асаблівасці фармуляра дакументаў, атрыманых рознымі спосабамі дакументавання (тэкставымі, машыннымі, кіна-, фота-, фона-, тэхнічнымі). Індывидуальны і тыповы фармуляр дакумента. Фармуляр-узор, яго задачы ва ўніфікацыі патрабаванняў да рэквізітаў дакумента і іх размяшчэння.

### **Тэма 10. Стварэнне і развіццё традыцыйнай формы дакумента**

Фармуляр тэкставага дакумента Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVII ст.

Пераход ад сярэднявечнага дакумента да дакумента новага часу. Уплыў традыцый, закона і ёўрапейскай практыкі на складванне фармуляра дакумента. Заканадаўчае замацаванне патрабаванняў да складання і афармлення дакументаў.

Спецыфіка абазначэння назвы віду дакумента, указанне аўтара і ўкладальніка дакумента. Абазначэнне адрасата, указанняў на наяўнасць дадаткаў, сведак здзяйснення акту, месца складання (выдання). Асаблівасці датавання дакументаў.

Пацвярджэнне дакумента. Пячатка, як асноўны пацвярджаючы рэквізіт дакумента XVI – XVII ст. Віды пячатак, способы іх прымацавання. Месца і харектар подпісаў дакумента. Выкарыстанне стэрэатыпных пісарскіх формул для пацвярджэння дакументаў.

Тэкст дакумента, яго кампазіцыя і структурнае дзяленне. Мова дакumenta. Асаблівасці сінтаксічнай пабудовы тэкстаў.

Асаблівасці фармуляра лацінамоўных дакументаў.

Фармуляр тэкставага дакумента Расійскай Імперыі XVIII ст.

Распаўсюджванне на беларускія землі сістэмы расійскага справаводства. Пераход ад фармуляра дакумента ВКЛ да фармуляра Расіі.

Заканадаўчыя і нарматыўныя акты Расіі аб складанні і афармленні дакumentaў. Уплыў іерархіі “улад і месцаў” на развіццё відаў і разнавіднасцяў дакumentaў. Пазначэнне аўтара і яго месца ў фармуляры дакumentа.

Тэкст дакумента. Роля заканадаўчых актаў XVIII ст. ва ўніфікацыі тэксту пэўных відаў дакументаў. Загаловак да тэксту, яго прызначэнне і месца.

Пацвярджэнне дакументаў. Скрэпа. Пячаткі і правілы карыстання імі. Адзнакі, іх віды, прызначэнне і месца ў фармуляры.

Фармуляр тэкставага дакумента XIX – пачатку XX ст.

Рэгламентацыя заканадаўчымі актамі парадку складання і афармлення дакumentaў. Пазначэнне віду, аўтара дакumentaў, іх месца ў фармуляры. З'яўленне бланка.

Асаблівасці адрасавання дакumentaў і афармлення даты. Змены ў парадку афармлення подпісу розных відаў дакumentaў. Прастаўленне пячатак. Характар адзнак на дакumentах.

Структура тэксту дакumentа.

Агульнадзяржаўная ўніфікацыя дакumentaў і структуры тэкстаў.

### **Тэма 11. Фармуляр сучаснага кіраўніцтва дакumenta**

Пытанні дакumentавання, складання і афармлення дакumentaў у заканадаўчых і іншых нарматyўных актах. Уніфікацыя дакumentaў. Унутрывідавая ўніфікацыя. Развіццё ўніфікацыі і стандартызацыі дакumentaў. Сучасныя дзяржаўныя стандарты на дакumentы. Асаблівасці арганізацыйна-распарядчых дакumentaў. Дзяржаўны стандарт Рэспублікі Беларусь 6.38-2016 “Уніфікованыя сістэмы дакumentацыі Рэспублікі Беларусь. Сістэма арганізацыйна-распарядчай дакumentацыі. Патрабаванні да афармлення дакumentaў”. Склад рэквізітаў, усталяваных дзяржаўным стандартам.

Бланк дакumentа. Віды бланкаў. Склад бланка, парадак размяшчэння рэквізітаў у бланку. Бланкі з вуглавым і падоўжным размяшчэннем рэквізітаў. Цэнтраваны і сцягавы спосабы размяшчэння рэквізітаў бланка. Правілы канструявання бланка. Бланкі з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.

Аўтар дакumentа. Парадак пазначэння вышэйстаячай арганізацыі на бланку. Афармленне наймення арганізацыі (структурнага падраздзялення) – аўтара дакumentа. Даведачныя дадзеныя аб аўтары, іх склад, размяшчэнне на бланку. Подпіс, пячатка як прыкметы аўтара.

Від і разнавіднасць дакumentа. Віды дакumentaў, якія вызначаюцца нарматyўнымі прававымі актамі і метадычнымі дакumentамі. Сувязь відаў дакumentaў і функцый кіравання. Пазначэнне віду дакumentа, яго месца і прызначэнне ў фармуляры дакumentа. Залежнасць формы дакumentа ад яго віду.

Пазначэнне адрасата. Правілы напісання і месца ўказання адрасата ў фармуляры дакumentа. Адлюстраванне сферы дзеяння дакumentа ў яго адрасаце. Парадак афармлення дакumentа з некалькімі адрасатамі. Правілы афармлення паштовага адрасу.

Дата дакumentа. Значэнне датавання дакumentа. Аўтарскія даты (складанне, падпісанне), даты, якія адносяцца да зместу. Даты, якія характарызуюць элементы фармуляра. Даты апрацоўкі дакumentaў. Парадак афармлення дат.

Склад пацвярдження дакументаў. Прызначэнне падпісання дакументаў. Правілы падпісання дакументаў розных катэгорый. Месца подпісу ў фармуляры дакумента. Электронны лічбавы подпіс.

Пячаткі і іх прызначэнне. Віды пячатак. Пячатка з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь. Заканадаўства аб вырабе і выкарыстанні пячатак. Парадак прастаўлення пячаткі на дакументах.

Зацвярдженне дакументаў. Спосабы зацвярдження. Склад грыфа зацвярдження, парадак яго афармлення, месца ў фармуляры дакумента.

Узгадненне дакумента. Парадак і віды ўзгаднення. Візы і грыф узгаднення, іх афармленне, месца ў фармуляры дакумента.

Адзнакі на дакументах. Іх роля ў праходжанні і выкананні дакумента, месца ў фармуляры дакумента. Адмысловое прызначэнне рэзалюцыі. Патрабаванне да яе зместу і афармлення. Адзнакі аб пастаноўцы дакумента на кантроль, выкананні дакумента і інш.

Асаблівасці фармуляра нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Спецыфіка датавання, зацвярдження і ўзгаднення нарматыўных прававых актаў.

### **Тэма 12. Тэкст дакумента**

Паняцце “тэкст дакумента” пры розных спосабах дакументавання. Парадак падрыхтоўкі дакумента. Змест простых і складаных дакументаў.

Парадак выкладу тэксту дакумента. Патрабаванне дакладнасці і яснасці тэксту. Лагічная структура тэксту. Узаемасувязь зместу і формы дакумента. Фармалізацыя тэксту дакумента.

Элементы тэксту. Паняцце “загаловак дакумента”. Прызначэнне загалоўка, яго месца ў фармуляры дакумента. Дадаткі да тэксту і парадак іх афармлення.

Асаблівасці пабудовы тэкстаў нарматыўных прававых актаў. Спецыфіка пазначэння дат і структурных частак тэкстаў у нарматыўных прававых актах.

### **Тэма 13. Уніфікацыя тэксту дакумента**

Уніфікацыя дакумента як адзін з накірункаў яго ўдасканалення. Перадумовы ўніфікацыі. Метады ўніфікацыі.

Уніфікацыя структуры тэксту. Элементы фармалізацыі. Фармалізаваныя характеристары тэкстаў уліковай дакументацыі. Уніфікацыя моўных сродкаў. Формы прадстаўлення ўніфікованых тэкстаў: складны тэкст (тыповы, трафарэтны), табліца, анкета, графікі, дыяграмы.

## **РАЗДЗЕЛ 5. СІСТЭМЫ ДАКУМЕНТАЦЫІ**

### **Тэма 14. Складванне сістэм дакументацыі**

Паняцце “сістэма дакumentацыі”. Прыкметы сістэмы дакumentацыі. Асновы класіфікацыі сістэм дакumentацыі.

Гістарычная абумоўленасць фарміравання сістэм дакumentацыі. Сістэмы дакumentацыі, якія сформіраваліся ў Вялікім Княстве Літоўскім, Расійскай Імперыі.

Развіццё сістэм дакументацыі на сучасным этапе. Якасныя змены складу і зместу сістэм дакumentaцыі.

Дзяржаўная сістэма дакumentaцыі. Функцыянальныя сістемы дакumentaцыі. Галіновыя і ведамасныя сістемы і іх узаемасувязь.

### **Тэма 15. Уніфікованыя сістемы дакumentaцыі**

Паняцце “уніфікованая сістэма дакumentaцыі”. Распрацоўка ўніфікованых сістэм дакumentaцыі – новы этап ва ўніфікацыі і стандартызацыі дакumentaў. Характарыстыка ўніфікованых сістэм дакumentaцыі. Дзяржаўныя стандарты на ўніфікованыя сістемы. Патрабаванні да пабудовы фармуляра-узору. Вопыт міжнародной стандартызацыі дакumentaў.

Праектаванне ўніфікованых форм дакumentaў. Тыповыя спецыялізаваныя формы дакumentaў. Метады змястоўнай і фармальнай уніфікацыі.

Агульнадзяржаўныя і галіновыя ўніфікованыя формы дакumentaў; уніфікованыя формы дакumentaў арганізацыі. Рэгістрацыя ўніфікованых форм дакumentaў. Парадак увядзення ў дзеянне ўніфікованых форм дакumentaў. Альбом форм уніфікованых дакumentaў.

Рэгламентацыя складу відаў і разнавіднасцяў дакumentaў пэўнага комплексу па задачах кіравання. Табель форм дакumentaў.

## **РАЗДЗЕЛ 6. СІСТЕМА АРГАНІЗАЦЫЙНА-РАСПАРАДЧАЙ ДАКУМЕНТАЦІІ**

### **Тэма 16. Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакumentaцыі**

Уніфікованая сістэма арганізацыйна-распарадчай дакumentaцыі. Асаблівасці сістемы, яе склад.

Распарадчыя дакumentы. Пастановы, рашэнні, загады, распараджэнні, указанні. Парадак іх складання і афармлення.

Арганізацыйныя дакumentы. Палажэнні, статуты, інструкцыі, правілы і інш. Патрабаванні да іх складання і афармлення.

Даведачна-інфармацыйныя дакumentы: акты, даведкі, дакладныя і тлумачальныя запіскі, лісты, тэлеграммы, тэлефанаграммы. Іх складанне і афармленне.

Асаблівасці афармлення дзеяннасці калегіяльных органаў.

Афармленне дакumentaцыі па асабовым складзе.

Арганізацыйна-распарадчыя дакumentы ў сістэме нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчае рэгулюванне падрыхтоўкі, афармлення і прыняцця нарматыўных прававых актаў. Суадносіны паняццю “заканадаўчыя акты”, “акты заканадаўства” і “заканадаўства”. Віды нарматыўных прававых актаў. Тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты. Асаблівасці ўвядзення ў дзеянне нарматыўных прававых актаў. Паняцце юрыдычнай экспертызы нарматыўнага прававога акту.

Спецыфіка падрыхтоўкі і афармлення арганізацыйна-распарадчых дакumentaў з выкарыстаннем камп'ютарных тэхналогій.

## **РАЗДЗЕЛ 7. КОМПЛЕКСЫ ДАКУМЕНТАЎ**

### **Тэма 17. Комплексы дакументаў**

Паняцце “комплекс дакументаў”. Першасныя комплексы тэкставых дакументаў і іх віды. Комплексы тэхнічных і кінафотадакументаў.

Складаныя комплексы. Паняцце “дакументальны фонд” і “архіўны фонд”. Комплексы дакументаў устаноў, арганізацый і структурных падраздзяленняў. Фонды асабістага паходжання. Паняцце “калекцыя дакументаў”.

Паняцце “архіў”. Дзяржаўныя архівы. Сістэма Дзяржаўной архіўнай службы Рэспублікі Беларусь. Ведамасныя архівы. Архівы недзяржаўных арганізацый.

Нацыянальны архіўны фонд Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўная і недзяржаўная частка Нацыянальнага архіўнага фонду.

## **РАЗДЗЕЛ 8. НАВУКОВА-ГІСТАРЫЧНАЯ І ПРАКТЫЧНАЯ КАШТОЎНАСЦЬ ДАКУМЕНТАЎ**

### **Тэма 18 . Навукова-гістарычная і практичная каштоўнасць дакументаў**

Паняцці “каштоўнасць дакумента”, “экспертыза каштоўнасці”. Узнікненне экспертызы. Выпрацоўка прынцыпаў і крытэрыяў ацэнкі дакументаў.

Документы з інфармацыяй, якая паўтараецца. Віды паўтаральнасці. Формы паўтаральнасці: дублетнасць, паглынутасць, сумаванне, варыянтнасць, рэфэраванне. Агульныя заканамернасці, якія вызначаюць узнікненне дакументаў з інфармацыяй, якая паўтараецца. Фактары, якія выклікаюць узнікненне дакументаў з інфармацыяй, якая паўтараецца, у межах галіны.

Значнасць з'яў, падзей, фактаў у першасных і другасных дакументах, адпаведнасць інфармацыі, якая ў іх змяшчаецца, асноўным або дапаможным функцыям арганізацыі. Юрыйчна сіла гэтых дакументаў. Характар паўтаральнасці, перыядычнасць утварэння дакументаў.

Выбарачная ацэнка дакументаў.

Адмысловыя крытэрыі ацэнкі навукова-тэхнічнай дакументацыі (НТД). Вывучэнне ўнутранага складу дакумента па проблемах (тэмах) і мадэлях (канструкцыях). Значэнне навукова-тэхнічнай ідэі. Значнасць аб'екта для народнай гаспадаркі. Унікальнасць будынка або конструкцыі.

Крытэрыі каштоўнасці кінафотафонадакументаў. Асаблівасці ацэнкі машыначытальных дакументаў.

## **РАЗДЗЕЛ 9. УДАСКАНАЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ**

### **Тэма 19. Рэгламентацыя працэсаў дакументаўтварэння**

Неабходнасць рэгулявання працэсу дакументаўтварэння. Высвятленне і ўхіленне прычын неапраўданага ўзрастання відавай разнастайнасці і колькасці дакументаў. Усталяванне аргументаваных крытэрыяў стварэння дакументаў.

Фактары, якія вызначаюць неабходны комплекс дакументаў. Тыпізацыя форм дакументаў. Распрацоўка навуковых канцэпцый міжгаліновай уніфікацыі форм дакumentaў. Стварэнне банкаў даных.

Прававое рэгуляванне працэсу дакументаўтварэння. Формы прававога рэгулявання.

### **Тэма 20. Выкарыстанне новых тэхналогій у дакументаванні**

Уплыў укаранення вылічальнай тэхнікі на ўтварэнне дакumentaў. Документ у электроннай форме. Праблема прававога рэжыму дакумента, створанага ў электроннай форме. Асаблівасці ўзгаднення і падпісання электронных дакumentaў.

Развіццё сістэмы перадачы інфармацыі. Магчымасці бездакументнага абмену інфармацыяй у кіраванні.

## **РАЗДЗЕЛ 10. КІРАВАННЕ ДАКУМЕНТАМІ**

### **Тэма 21. Кіраванне дакументамі**

Змест паняцця “кіраванне дакumentамі”. Суадносіны кіравання дакumentамі і справаводства, дакumentацыйнага забеспячэння кіравання. Кіраванне дакumentацыяй як асобная галіна і функцыя кіравання. Прынцыпы і метадалогія кіравання дакumentацыяй. Кіраванне інфармацыяй.

Жыццёвы цыкл дакumentа, яго асноўныя стадыі. Планаванне жыццёвага цыклу дакumentа. Крытэрыі эфектыўнасці кіравання дакumentацыяй. Палітыка арганізацыі ў галіне кіравання дакumentацыяй.

Кіраванне дакumentацыяй і новая інфармацыйная тэхналогія. Аўтаматызаваныя сістэмы кіравання (АСК). Метаданыя.

Айчынны і замежныя вопыт у кіраванні дакumentацыяй. Міжнародная стандартызацыя ў галіне кіравання дакumentацыяй, дзейнасць ЮНЕСКО, Міжнароднага савету архіваў, Міжнароднай арганізацыі па стандартызацыі.

## 4. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

### КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА

#### *Крыніцы<sup>1</sup>*

1. Аб інфарматызацыі: Закон Рэсп. Беларусь, 6 вер. 1995 г., № 3850-XII.
2. Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 26 студз. 1990 г., № 3094-XI.
3. Альбом форм организационно-распорядительных документов / Сост.: А.Е.Рыбаков [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2011.
4. Архіўная справа на Беларусі ў дакументах і матэрыялах (1921–1995 гг.). – Мінск, 1996.
5. Архивы Беларуси [Электронный ресурс] / БелНИЦЭД. – Минск, 2006–2018. – Режим доступа: <http://archives.gov.by>. – Дата доступа: 18.03.2018.
6. Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўной справы: Бібліягр. паказ. / БелНДІДАС; Склад.: Т. А. Самайлюк, В. У. Скалабан, Т. А. Дзэм’яновіч, Л. І. Доўнар. – Мінск: БелНДІДАС, 1997. – 98 с.
7. Библиографический указатель нормативных и научно-методических разработок ВНИИДАД за 1986–2005 гг. / ВНИИДАД. – М., 2006. – 200 с.
8. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. — М., 1991.
9. Государственный стандарт Республики Беларусь (СТБ) 1.5-93 «Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов».
10. Государственный стандарт Республики Беларусь (СТБ) 6.10.1-95 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Основные положения».
11. Государственный стандарт СССР (ГОСТ) 16487-83 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
12. Государственный стандарт СССР (ГОСТ) 6.10.2-75 «Унифицированные системы документации. Термины и определения».
13. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З.
14. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: СТБ 2059-2013. – Минск, 2013.
15. Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях: утв. постановлением М-ва юстиции Респ. Беларусь, 19 янв. 2009 г., №4.
16. Исторические источники по истории России XVIII – начала XX в. на русском языке в Интернете [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова [Электронный ресурс]. –

<sup>1</sup> Тэксты прававых актаў Рэспублікі Беларусь прыведзены паводле інфармацыйнай сістэмы “Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ” [Электронный ресурс] / ООО “ЮрСпектр”, Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Режим доступа: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm>. – Дата доступа: 04.03.2018.

17. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь = Конституция Республики Беларусь: [1994 года (са змянен. і дапаўн.): прынят. на рэсп. рэферэндумах 24 ліст. 1996 г. і 17 кастр. 2004 г.]. – Мінск: Беларусь, 2007. – 156 с.

18. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З.

19. Литература по вопросам документоведения, 1924–1975 гг.: Аннот. указ. / [Сост. А.Н. Зайцев, В.А. Нарышкин]; Под ред. В.Н. Автократова, М.Т. Лихачева. – М.: ВНИИДАД, 1979. – 179 с.

20. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г.

21. О государственных секретах: Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2010 г.

22. О государственных символах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г.

23. О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения: Директива Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 2.

24. О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 6 окт. 1994 г., № 3277-XII.

25. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З.

26. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Респ. Беларусь, 5 января 2004 г., № 262-З.

27. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Респ. Беларусь, 5 фев. 1993 г., № 2181-XII.

28. Об архивом деле и делопроизводстве в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2011 г., № 323-З.

29. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г., № 455-З.

30. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З.

31. Об упорядочении изготовления и использования бланков документов с изображением Государственного герба Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 июня 2000 г., № 357.

32. Об утверждении Положения о Национальном архивном фонде Республики Беларусь, а также сети государственных архивных учреждений Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 20 сент. 1996 г., № 373.

33. Об утверждении системы государственных архивных учреждений Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. № 243.

34. Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон Респ. Беларусь, 28 дек. 2009 г., № 113-З.

35. Об электронном документе: Закон Респ. Беларусь, 10 января 2000 г., № 357-З.

36. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь (ОКРБ) 010-95 «Унифицированные документы».

37. Перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения: утв. постановлением М-ва юстиции Респ. Беларусь, 24 мая 2012 г., № 140.

38. Положение о Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 31 июля 2006 г., № 986: в ред. от 19 авг. 2010 г.

39. Положение о порядке изготовления и использования бланков документов с изображением Государственного герба Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 31 июля 2000 г., № 1172.

40. Положение о порядке подготовки проектов нормативных правовых актов: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 11 авг. 2003г., № 359.

41. Правила работы архивов государственных органов, иных организаций: утв. постановлением М-ва юстиции Респ. Беларусь, 24 мая 2012 г., № 143.

42. Правила работы государственных архивов Республики Беларусь: утв. постановлением К-та по архивам и делопроизводству при Совете Министров Респ. Беларусь, 25 нояб. 2005 г., № 7.

43. Правила работы с научно-технической документацией в государственных архивах Республики Беларусь: утв. постановлением М-ва юстиции Респ. Беларусь, 14 марта 2007 г., № 14.

44. Примерная инструкция по делопроизводству в министерствах, госкомитетах и других центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Беларусь: утв. приказом председателя К-та по архивам и делопр-ву Респ. Беларусь, 23 мая 1995 г., № 13.

45. Рекомендации по совершенствованию и сокращению документооборота в учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Беларусь/ Авт.-разраб. В.И.Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2004.

46. Рекомендации по составлению и применению примерной номенклатуры дел районных и городских исполнительных комитетов. – Минск: БелНИИДАД, 2003.

47. Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М., 1982, Вып.1.

48. Трудовой кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.].

49. Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.].

50. Унификация текстов управлеченческих документов. Методические рекомендации. / Л.А. Ковш [и др.]. — М.: ВНИИДАД, 1998.

51. Унифицированная система организационно-распорядительной документации: унифицированные формы, методические материалы по

применению классификатора унифицированных форм: утв. приказом Директора Деп-та по архивам и делопр-ву М-ва юстиции Респ. Беларусь.

52. BS ISO 15489-1:2001, Information and Documentation — Records Management — Part 1: General.

53. ISO 15483-2001 Information and Documentation – Records management.

54. PD ISO/TR 15489-2:2001, Information and Documentation — Records Management — Part 2: Guidelines.

### *Літаратура*

55. Автократов, В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / В.Н. Автократов; [РГГУ]. – М.: РГГУ, 2001.

56. Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013.

57. Афанасьев, Э.В. Эффективность информационного обеспечения управления / Э.В. Афанасьев, В.Н. Ярошенко. – М., 1987.

58. Воробьев, Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. – М.: Наука, 1973. – 255 с.

59. Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі: дапаможнік / С.Л. Лугаўцова [і інш.]; пад агульн. рэд. С.М. Ходзіна. – Мінск: БДУ, 2013.

60. Давыдова, Э. Н. Технология и организация документационного обеспечения управления / Э. Н. Давыдова, А. М. Назаренко, А. Н. Сукач. – Минск, 2014.

61. Давыдова, Э.Н. История и организация делопроизводства в Беларуси/ Э.Н.Давыдова, А.Е. Рыбаков. – Минск: ТетраСистемс, 1999.

62. Делопроизводство: учебник / Т.А. Быкова [и др.]; под ред. Т.В. Кузнецовой. – М., 2012. – 364 с.

63. Документоведение: пособие / А. Е. Рыбаков, А. М. Назаренко. – Минск: БГУ, 2013.

64. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: [науч.-пед. труды] / Н.П. Ерошкин; [Рос. гос. гуманитар. ун-т]. – М.: Издат. центр РГГУ, 2008.

65. Илюшенко М.П. Функциональный анализ документа // Делопроизводство. – 1999. – № 2. – С.43–46; 2000. – № 1. – С.20–23.

66. Илюшенко, М. П. Формуляр документа: Учеб. пособие / М. П. Илюшенко, Т. В. Кузнецова. – М.: МГИАИ, 1986. – 85 с.

67. Илюшенко, М.П. Документоведение. Документ и системы документации: учеб. пособие / М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З.Лившиц. – М.: МГИАИ, 1977. – 84 с.

68. Илюшенко, М.П. История делопроизводства в России (до 1917 г.): учеб. пособие / М.П. Илюшенко. – М.: Росийск. гос. гуманит. ун-т, 2007. – 133 с.

69. История делопроизводства в СССР: Учеб. пособие / Под ред. доц. Я.З. Лившица и доц. В.А. Цикулина. – М., 1974.

70. Кокорев, В.И. Основы стандартизации в информационных системах / В.И. Кокорев. – М., 1988.
71. Костомаров, М.Н. Международные и общероссийские классификаторы информации как стандартный язык описания данных: учеб. пособие / М.Н. Костомаров. – М.: РГГУ, 2000. – 127 с.
72. Краткий словарь видов и разновидностей документов / А.С. Малитиков (отв. ред). – М.: Главархив СССР, 1974. – 80 с.
73. Кузнецова, Т.В. Назначение документа / Т.В. Кузнецова // Секретар. дело. – 2004. – №12. – С. 14–16.
74. Ларин, М.В. Развитие понятия «документ» / М.В. Ларин // Делопроизводство. – 2000. – №1. – С.5–9.
75. Ларин, М.В. Управление документами на основе международного стандарта ИСО 15489-2001: метод. пособие / М.В. Ларин, О.И. Рысков. — М.: ВНИИДАД, 2005.
76. Ларин, М.В. Управление документацией и новые информационные технологии. / М.В. Ларин – М.: Науч. кн., 1998.
77. Ларин, М.В. Электронные документы в управлении. Научно-методическое пособие. – изд. 2-е, доп. / М.В. Ларин, О.И. Рысков. – М., 2008.
78. Мингалев, В. С. Организационное проектирование систем управления и делопроизводства государственных учреждений: учеб. пособие / В. С. Мингалев. – М., 1979.
79. Мингалев, В. С. Основные закономерности и тенденции документообразования в социально-экономических системах управления: учеб. пособие / В.С. Мингалев. – М., 1983.
80. Митяев, К.Г. История и организация делопроизводства в СССР.: учеб. пособие / К.Г. Митяев; под ред. А.В. Чернова. – М., 1973.
81. Назаренко, А. М. Правовое регулирование управления: учеб. пособие / А. М. Назаренко. — Минск, 2014.
82. Подольская, И.А. Методика и практика стандартизации и унификации документов: учеб. пособие / И.А. Подольская, Л.В. Санкина. – М.: МГИАИ, 1987.
83. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л.В. Рахманин, М.: Высш. шк. : Инфра-М, 1997.
84. Рудельсон, К.И. Современные документные классификации / К.И. Рудельсон. – М.: Наука, 1973. – 267 с.
85. Рысков, О.И. Управление документами в европейских странах: обзор нормативной базы / О.И. Рысков // Делопроизводство. – 2006. – № 4. – С. 8–14.
86. Системы документирования: Учеб. пособие / М.П. Илющенко [и др.]; Моск. гос. ист.-арх. ин-т; Под ред. доц. Я.З. Лившица. – М.: [Б. и.], 1977.
87. Сокова, А.Н. Понятие вида в документоведении (документная систематика) / А.Н. Сокова // Делопроизводство. – 2002. – № 3. – С. 7–12.
88. Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования государственных архивов СССР. – М., 1974.
89. Ходзін, С. М. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі : дапаможнік / С. М. Ходзін. – Мінск: БДУ, 2012.

90. Янковая В.Ф. Документы и система документации / В.Ф. Янковая // Секретар. дело. – 2006 – №1. – С. 20–24.

## ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТИКА КУРСАВЫХ РАБОТ

1. Станаўленне і развіццё дакументазнаўства як навуковай дысцыпліны.
2. Сувязь дакumentaznaўства з іншымі навуковыми дысцыплінамі.
3. Прадмет, аб'ект і метад дакumentaznaўства.
4. Тэрміналагічны апарат дакumentaznaўчых дысцыплінаў.
5. Сучасны стан расійскай дакumentaznaўчай навуки.
6. Замежнае дакumentaznaўства.
7. Судносіны паняццяў “дакумент” і “інфармацыя” (тэарэтычныя і прававыя падыходы).
8. Дакумент і яго функцыі.
9. Спосабы дакumentавання. Матэрыяльныя носьбіты інфармацыі.
10. Жыццёвы цыкл дакумента (планаванне).
11. Кантроль над выкананнем правілаў і нормаў у галіне дакumentацыінага забеспечэння кіравання (унутрыарганізацыі/ ведамасны/ агульнадзяржаўны).
12. Сацыяльная сутнасць дакумента.
13. Юрыдычныя асаблівасці і ўласцівасці інфармацыі.
14. Асноўныя падыходы да вызначэння зместу кіравання дакumentацыі.
15. Судносіны паняццяў “інфармацыйнае забеспечэнне кіравання” і “дакumentацыйнае забеспечэнне кіравання”.
16. Змест кіравання інфармацыі. Судносіны кіравання інфармацыі і кіравання дакumentацыі.
17. Сродкі дакumentавання, іх класіфікацыя.
18. Сістэма дакumentацыі: прыкметы, віды.
19. Развіццё фармуляра кіраўніцтва дакумента.
20. Фактары, што ўпłyваюць на трансфармацыю інфармацыйных працэсаў у арганізацыі.
21. Крытэрыі каштоўнасці дакументаў.
22. Экспертыза каштоўнасці электронных дакументаў.
23. Экспертыза каштоўнасці дакументаў да моманту падрыхтоўкі іх перадачы на пастаяннае захоўванне.
24. Агульнадзяржаўныя нарматыўныя прававыя і метадычныя дакументы ў галіне дакumentавання.
25. Наданне дакументу юрыдычнай сілы.
26. Рэковізіты і юрыдычная моц электроннага дакумента.
27. Стандартызацыя у галіне ДЗК на узроўнях галіны, канкрэтнай арганізацыі.
28. Стандартызацыя дакументаў і патрабаванняў да іх на міжнародным узроўні.
29. Гісторыя развіцця уніфікацыі і стандартызацыі дакументаў.
30. Класіфікатары інфармацыі.
31. Гісторыя развіцця дакumentных класіфікаций.
32. Класіфікацыя уніфікованых дакументаў.
33. Функцыянуванне уніфікованых сістэм дакumentацыі ў арганізацыі.
34. Распрацоўка і стварэнне уніфікованых формаў арганізацыіна-распарядчай дакumentацыі (на машынных носьбітах).

35. Мова і стыль кіраўніцкіх дакументаў.
36. Рэдагаванне кіраўніцкіх дакументаў.
37. Развіццё мовы тэкстаў афіцыйных дакументаў (розныя гісторычныя перыяды).
38. Забеспячэнне захаванасці дакументаў пры іх стварэнні і выкарыстанні.
39. Папера як носьбіт інфармацыі.
40. Документаванне планавай функцыі кіравання.
41. Агульная харектарыстыка інфармацыйна-даведачных дакументаў.
42. Документаванне распарадчай дзейнасці.
43. Арганізацыйныя дакументы.
44. Документы па асабовым складзе.
45. Роля справаздачнай дакументацыі ў інфармацыйным забеспячэнні дзейнасці арганізацыі.
46. Документаванне працы калегіяльных органаў.
47. Асаблівасці документавання дзейнасці органаў заканадаўчай улады.
48. Документаванне дзейнасці органаў мясцовага кіравання і самакіравання.
49. Документаванне дзейнасці судоў.
50. Документаванне падрыхтоўкі і прыняцця НПА.

## **ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ**

Асноўнымі сродкамі дыягностикі засваення ведаў і авалодання неабходнымі ўмениямі і навыкамі па дысцыпліне “Документазнаўства” з’яўляецца праверка заданняў разнастайнага тыпу (рэпрадуктыўных, рэканструктыўных, варыятыўных), што выконваюцца ў рамках гадзін, якія адводзяцца на семінарскія (практычныя) заняткі, контрольныя работы, камп’ютарнае тэсціраванне. Рэкамендуецца выкарыстоўваць і электроннае партфолія студэнта як сродак развіцця творчай актыўнасці і аб’ектыўнай ацэнкі дзейнасці студэнта. Сярод рэкамендаваных відаў заняткаў неабходна асона вылучыць складанне, рэдагаванне і афармленне разнастайных арганізацыйна-распарадчых дакументаў, рэферыраванне і рэцэнзаванне спецыялізаваных прац.

Для дыягностикі могуць выкарыстоўвацца кансультацыя, сумоўе, пісьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальны апытанне на лекцыях і іншыя формы контролю.